





# У МАГІЛЕЎСКОЙ ВОБЛАСЦІ ЗРЫВАЮЦЬ РАМОНТ ТРАКТАРАЎ

Шэць машына-трактарных майстараў Магілеўскай вобласці па сваёй вытворчай магутнасці маюць у ІВ кварталзе мінулага года адрамантаваць 625 трактарных матораў. Аднак, на 10 студзеня 1939 года тут адрамантавана толькі 108 матораў. Не далося станоўча зрамантаваць трактары ў МТС.

Па Цаліцкай МТМ (дирэктар тав. Кавалёў, тэхнік тав. Ліпін) адрамантавана толькі 7 матораў. (План на чышэрты квартал — 52 матора). Пры вырабаванні ў пяці маторах аказалася няспраўнай патунна-паршывая група, у выніку чаго іх прышлося рамантаваць паўтара. У МТМ расходуюцца бескантрольна і безгаспадарна пастрадафіцыйныя запасыныя часткі. Так, напрыклад, на завазе № 7, у сувязі з надобнасцю рамантаваць, расходзіцца на адзін матор тілька цыліндр на 12 штук замест 4, паршывыя калоды замест 12 і паршывы — 8 замест 4. Такое ж безгаспадарчае расходаванне частак нацяглася і на іншых завазах.

У МТМ німае ні падліваюцца алофэтыя водмасці. Гэта спрыяе зношыванню. Мерапрыемствы па тэхнічнай абслугоўцы ў майстэрні адсутнічаюць. У механізмах і вырабавальных цэхах не ўмацавана праёмнасць што пагражае аварыям пры дашпывнай рабоце. Станові для прыкмыту дашпывнікаў устаноўлены на драўляным паўнішым фундаменце замест каменнага і не агароджаны, у сувязі з гэтым 12 снежня 1938 года адбыўся няшчасны выпадок.

Выключна прэмна ідзе рамонты трактары ў Ленінскай МТС (дирэктар тав. Грышковіч, старшы механік тав. Каласюк). Тут адрамантаваны толькі адзін трактар замест 24. Майстэрня да рамонту не падрыхтавана, адсутнічаюць абсталяванне і інструменты, а алушчаны для гэтай мэты 15 тысяч рублёў не выкарыстаны. У МТС мэта мела факты аўнага школьніцтва. Так, 9 студзеня быў раздулены трактарам «ЧТЗ» адрамантаваны матор № 150504. У 1938 годзе тут было выведзена са строю 5 новых трактары «СТЗ-НАЦ» і адзін трактар маркі «ХТЗ». Віпоўнілі не панеслі парашыны.

Дирэктар Кузавіцкай МТС тав. Таміла замест сапраўднага выкалення плана рамонту, прымае сваё бяздзейнае прадстаўленне аб'ёма работамі хлуслівых зважак аб колзе рамонту. У МТС адрамантавана толькі 4 трактары замест 38. 5 студзеня директор наведваў, што МТС адрамантавала 11 трактары. У гэтых тав. знах адрамантаваных 4 трактары нават пры звышнормным агітацыі выяўлены значныя дэфекты. У трактары № 12 адсутнічаюць дынама, валавая апаратура, вінт ціхага ходу, сіпункныя крані, спускная трубка раддытара, няспраўна рухавое ўпраўленне і г. п. Аналагічныя дэфекты выяўлены і ў астатніх трох трактары.

Лудыцкая МТС адрамантавала 2 трактары замест 21. Але не гледзячы на гэта, директор МТС тав. Агееў у зводцы, пасланай аб'ява на 10 студзеня, дае хлуслівыя весткі, што МТС адрамантавала 6 трактары. Якась адрамантаваных трактары неадваляюцца. У трактары № 155835 пасля капітальнага рамонту асталася няспраўна рухавое ўпраўленне, адсутнічае валавая апаратура і гумавыя шлангі павятравызначальніка. Пастаўлены нягодныя пражалкі, паролот трактара з'яўляецца не разбіраецца і нават не апытаўся ад гэтых. Нягодны рамонты вентылятара, шпоры і рэборы патрабуюць замены. Прыблізна так адрамантаваны і другі трактар, які вышаў з бягучага рамонту.

Тако ж становіцца з рамонтам трактары ў вышэйшых МТС. Так, адрамантаваны 4 трактары замест 23, Быхаўскай — 3 трактары замест 45, Магілеўскай, Гарбачэвіцкай, Ліхачоўскай і інш.

Невыкананне плана рамонту трактары і матораў па названых МТС і МТМ адбылося таму, што майстэрні не падрыхтаваны да асепна-зімовага рамонту (не ацэлены, не асветлены і не забяспечаны абсталяваннем і інструментамі). Да рамонту прыкмыта неадстаткова колькасць рабочых, але і сярод іх нацяглася вялікая цыжучасць. Праца на рамонце не арганізавана: не створаны брыгады, да рабочых не далоўжана даць занадта, яны не ведаюць свайго дэбнага асабнага, адсутнічае графік рамонту.

Ва ўсіх пералічаных МТС і МТМ расхадзіцца працоўная дысцыпліна. Да апошняга часу тут не ўлічваліся прагуды і спазненні. У Ленінскай МТС 14 студзеня без уважлівых прычын прагудзілі рабочыя Сідарава і Карнічкі, у Лудыцкай МТС толькі за 11 дзён студзеня зроблена 11 прагуды, у Магілеўскай МТМ 10 студзеня спазнілася на работу на 40 мінут 6 чалавек. Але нідзе дырэктары МТС да прагудычкі і парумальніцка працоўнай дысцыпліны не прынялі ніякіх мер.

Адсутнасць сацыялістычнага спаборніцтва і ўдараўнасці, дрэнныя бытлыя ўмовы рабочых, занадта выплываюць трактарыстам заробковых грошай хлеба — усё гэта адбіваецца на свечасовым і добра якасным рамонце трактары і прычэпнага інвентара.

Асабна трэба сказаць аб магілеўскай абласной канторы «Аўтааградарства», якая не арганізавала правільнага забяспечвання МТС і МТМ запасынымі часткамі. Упраўляючы канторай тав. Крупадзіраў праводзіць атыдзяржаўную практыку ў размеркаванні дэталей. Ён атрымлівае па пільных месяцах на складзе і не адпускае МТС і МТМ вострадафіцыйныя дэталі. Так, напрыклад, з сярэдзіны лістапада 1938 года ляжала без руху 260 ускрышчэў, у якіх МТС алушчваюць вострую патрабу. Адгуджаны гэтыя дэталі пачалі толькі ў часе правэркі (17 студзеня 1939 года). Навоочасова адгуджаныя запасыныя часткі для Крчэўскага філіяла «Аўтааградарства». Так, 10 яшчэў запасыныя часткі для філіяла праялялі на станцыі Магілеў 16 снежня 1938 года па 17 студзеня 1939 года і зараз пад адкрытым небам у снезе ляжаць 5 матораў, 60 карпэраў скачлення, 12 блоку карпэра, 59 рэсораў, 270 траверсаў і іншых дэталей.

Усё гэта магло здарыцца толькі таму, што абласны зямельны аддзел рамонту трактары пусціў на самацё, не даўшы да МТМ і МТС звышнормнага плана рамонту. З боку валаўніка аб'ява т. Трусава адсутнічае штодзённы аператыўны контроль за выкананнем плана рамонту на кожнай МТМ і МТС, не прыняты належныя меры па арганізацыі працы на рамонце. Начальны машына-тэхнічнага аддзела аб'ява т. Чыжынуоў праўдліва поўна бяздзейна і арганізацыі рамонту трактары і тэхнічнага кантролю за ім.

Як не дзіўна, але і адна МТМ і МТС вобласці не займаецца рэстаўрацыяй дэталей. Значная віна ў гэтым належа на аб'ява, які не даўшы да майстэрняў плана рэстаўрацыі запасыных частак.

Нэзавоуча, таму ордэнаміт Вярхоўнага Савета БССР па Магілеўскай вобласці і аб'ём КП(б) да гэтых поў не прымаюць належных мер па лепшаму нацягжэнню рамонту трактарынага парка вобласці.

С. ВІЗНЕР, Е. ТЭЙНН.



У партыбіне Н-скай часці ВАВА інструктар прапаганды тав. Дурагін навукультурае па гісторыі ВКП(б) камандзір палітрукаў ст. Яшчышка і браты Валадзімыч, Фота П. Вальда і В. Друцка.

## Жыццё Чырвонай Арміі МАЙСТРЫ ЗВЫШМЕТКАЙ СТРАЛЬБЫ

Мы выбраці наглядальным пунктам невялікі заснежаны ўзгорак. Крмык наперад, не больш як у 10—15 метрах, пачыналіся зарасці маладога саянкі. Галіны прыземістых саянкі пад пярэньмі прымаюць да зямлі, хавалася ў гэтай белай пеліне.

— Не прывітаюць цябе момант, — пачарэўшы мяне камандзір. Снайперы займаюць агнявую пазіцыю.

І ўважліва ўглядаюся ў тое месца зарасцяў, на якое ўказаў камандзір. Там паранейшаму пачаў асабліва характэрны для бязветраных зімовых дзён спак. Ні адно дрэва, ні адна галіна не ўдзяржываюць ад неспырожных дэталей каменняў. І ўсё-ж паміж саянкі прабіраецца дзве — снайперская пара — комасольны Е. Кірмын і І. Горны.

— Вачыце, — снег аскапаўся, — дапамог камандзір. Праўда, галіна адной з саянкі раптам агалела ад снегу. Аднак і каласонкі і вольдаль ад не нічога падазронага не было.

Уважыў снайперу так і не ўдалося. У снежна-белых халатах, закрывшы твар пакрыватамі з прарэстай марлі, яны звалілася з аружжывым мясцовым.

Іх выдалі толькі рэалія ўспышкі выстралу. Аднак, зробішы 2—3 выстралы, снайперы хутка і перыметрама мянялі пазіцыю. Не менш умела маскіруюцца Горны і Кірмын на пахаж, сярод каменняў, у прыдворных канавах. А вось як яны страляюць.

— Не бліжэй чым у 200 метрах цяма забліжэла шкло. Прая 2—3 секунды шчоўнуў выстрал. Аля, самае большыя дзве кулі патрабны Горны і Кірмын, каб аслепіць наглядальніка праціўніка, ушчэнт раздзябішы стэрма-

трубы або аспарожна высунуці з акона перыскоп.

У 300 метрах паміж кустамі паказалася рухомая мішень. Яна ўдзяла сабою бягучага сабаку. Гэты сабака можа бегчы з патронамі або з неадкладным данясеннем разведчыка. Выстрал — і няма сабакі. Ён забіт меткай кулі снайпера.

Кулямётчыкі ўмела хаваліся сярод кустоў, па насымі, ля тоўстых пнёў. Струмень свінца з кулямёта можа спыніць пала надраздаўленне. Майстэрства снайпера патрабуе, каб аб'ектывы кулямёт, вывесці са строю кулямётчыка. Горны і Кірмын умоўю ў некалькіх стах метраў паражал кожнай кулі.

Хладнакроўе, дакладны разлік і выдатнае валоданне тэхнікай — іх адзначальныя рысы. Яны навуучыліся майстэрства звышметкай страляць. Зараз, няспынна ўдасканалючы майстэрства меткай страляць і асабі асвадзеныя умовах, яны любуюцца і вярталіся перадаючы свой вопыт маладым байцам. Імкнуцца павялічыць рады звышметкай страляць.

— Мы хочам адзначыць дні падрыхтоўкі да прысягі асаблівае рэзультатамі, — заўважыў комасольны Горны і Кірмын. — Наш падарунак горава любімай радзіме — звышметкай страляць са зброй, якую яна даярае нам. Няхай трашчэўны ворагі перад свяшчэннымі словамі чырвонаярмейскай прысягі. Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з часцю стрэмаюць клятву.

П. ТУРСКІ.

## КАЛГАС—КРЭПАСЦЬ АВАРОНЫ

Усе калгаснікі і калгасніцы нашага калгаса прымаюць актыўны ўдзел у рабоце пярвічнай асабіахімічнай арганізацыі. З любоўю і цікавасцю яны вывучаюць пераважна частку баявой выткі, проціагва, тэхніку санітарнай абароны. У калгасе арганізаваны тры абаронныя гурты — ППХА, варахімічнага страляка і ГСА.

За час існавання асабіахімічнай арганізацыі 70 калгаснікаў і калгасніц алаі норму на значок ППХА, 30 — на значок варахімічнага страляка, 27 — нормы ГСА. Многа калгаснікаў ужо маюць па 2—3 абаронныя значкі. 40-гадовы калгаснік Антон Мішкевіч — актыўны асабіахімік. Яго гурты ўпрыгожваюць значкі варахімічнага страляка і ППХА. Малады калгаснік —

комасоль Іван Кульбішні мае тры абаронныя значкі.

У канцы мінулага года наша асабіахімічная арганізацыя была далучана на дзя ўдзелу ў лятых аэрачных Усесаюнах хімічных спаборніцтвах.

У снежні быў праведзены масавы 10-кілометровы пераход у праіваагва. На камандзе «Гэты» усё калона, без ітупні і памылак, наехала праіваагва. Над марш гармоніі рушылі 33 калгаснікі ў паход. Паход быў зроблен пераможна.

Асабіахіміцы нашага калгаса — гэта гарачыя патрыёты нашай краіны.

І. ПАНІРАТОВІЧ, старшыня савета пярвічнай асабіахімічнай арганізацыі налгаса імені Сталіна, Пухавіцкага раёна.

# МЫ ПОУНЫ ВЯЛІКАЙ РАДАСЦІ

Сэрцы нашы поўны вялікай радасці. Работа нашых таварышаў, работа дружнай многанациянальнай сямі, саветніцкіх пісьменнікаў і наша асабіа скаронная дзейнасць уладасціла вышэйшай атрык народа, якая выразіла ва Украе Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР аб узнагароджанні за выдатныя поспехі і дасягненні ў развіцці савецкай мастацкай літаратуры раду пісьменнікаў і паэтаў Саветскага Саюза.

З пачуццём глыбокай удзячнасці мы аяртаемся да нашага народа, гераічных справы якога служылі нам невячарнальнай прычынай нашай творчасці.

З пачуццём глыбокай удзячнасці мы аяртаемся да ролнай камуністычнай партыі, якія ілі якой давай сілу і ўштурганне святло творам.

З пачуццём глыбокай удзячнасці мы аяртаемся да нашага любімага гераічнага таварыша Сталіна, чые глыбінныя мыслі заўсёды натхнялі і будучы натхніць нас на новы творчыя дзярванні.

Мы, удзякаючы з Масквы — сэрца нашай пудоўнай радзімы — у Беларусь, як ніколі, натхнёны высокай узнагародай на новую творчую работу.

Усе нашы сілы, усе адданасці мы аддадзім на служэнне нашаму свабоднаму савецкаму народу, нашай вялікай камуністычнай партыі і нашаму любімаму правяду таварышу Сталіну.

Я. КУПАЛА, Я. КОЛАС, З. БЯДУЛІ, П. БРОЎКА, П. ГЛЕБКА.

## УСЁ ЖЫЦЦЕ, СІЛЫ, ЗДОЛНАСЦІ АДДАМ НА КАРЫСЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

Багемна шчаслівы высокай узнагароды! Усё жыццё, усе сілы, усе вольнасці аддаць на карысць сацыялістычнай радзімы — абавязак кожнага з нас, абавязак любячых яе сынаў.

Але гэтага мала. Патрыць, патрыць свае сілы, сваю работу на карысць і радасць гераічнага савецкага народа,

аддаць усяго сябе найвялікай справе Леніна—Сталіна — вось абавязак і неадкладная наша і мая вадча.

Горава дзякую партыі, ураду і вялікаму савецкаму народу за высокую ўзнагароду, за высокую давер.

Міхась ЛЫНЬКОУ, г. Нілавадон.

## Пісьменнікам-ордэнаносцам — т. Янку Купале, Якубу Коласу, М. Лынькову, З. Бядулі, Эд. Самуіленку, П. Броўку, П. Глебку

Праўленне Саюза савецкіх мастакоў БССР шыра вітае новы атрал ордэнасоў культурынага фронту.

Газам з пісьменніцкай масай нашай ордэнасонай Савецкай Беларусі, з усімі грамадскаю мы радземся высокай узнагароде, якую атрымалі лепшыя майстры беларускай літаратуры.

Усе працоўныя БССР ведаюць аб вялікай рабоце, праробленай узнагароджаным таварышамі па стварэнню і развіццю беларускай літаратуры. Творчасць народных паэтаў БССР Янку Купала, Якуба Коласа, пісьменнікаў Эд. Самуіленка і паэтаў П. Броўкі і П. Глебки вядома дэтка за межамі БССР. Іх творчасць — гэта словы радасці і ўдзячнасці — беларускага народа, які пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна — Сталіна атрымаў сваю дзяржаўнасць.

Высока ўзнагарода партыі і ўрада будзе патрыць нас усіх — мастакоў, пісьменнікаў і кампазітараў — на стварэнне новых поўнаценных твораў,

якія адлюстроўюць хвалючыя пачуцці глыбокай адданасці партыі і ўраду, якія так чутка, па-бальбоўску хвалюцца аб кадрах культурынага фронту.

Мы ўваўноны, што ўзнагароджаныя таварышы, натхнёны высокай апакай іх творчасці, у гонар набліжанага восемнаціхатага б'юда ВКП(б) уважачы работу па стварэнню маанумэнтальных твораў, якія ілчэ больш арка і пмаатрэнна паказуць пудоўную гераіку сталінскай эпохі, расквіт магутнай краіны сацыялізма — бацькаўшчыны прыгнечанага чалавечтва ўсяго свету.

Няхай жыве савецкая літаратура — магутная зброя фронту культурынага вольношці!

Няхай жыве партыя Леніна — Сталіна — арганізатар і кіраўнік нашых перамог!

Няхай жыве лепшы друг савецкай літаратуры і мастацтва — наш родны Іосіф Вісарыявіч Сталін!

ПРАУЛЕННЕ САЮЗА СОВЕЦКИХ МАСТАКОВ БССР

## СОВЕЦКІ НАРОД ГОРАЧА ЛЮБІЦЬ СВАІХ ПІСЬМЕННІКАЎ

Дарагі таварышы Купала, Колас, Бядулі, Самуіленка, Лынькоў, Глебка і Броўка!

Ад усяго сэрца віншуюм вас з высокімі ўзнагародамі.

Вялікая партыя большавікоў, савецкі ўрад і ўсё пераможны савецкі народ любіць і цняць праду і творчасць работнікаў мастацтваў.

Вас, пісьменнікаў, таварыш Сталін назваў «іжыперамі чалавечых душ». Гэта вялікая і ганаровае званне.

Высокія ўзнагароды — ордэны Саветскага Саюза — гэта сімвал любві савецкага народа да пісьменніка.

Мы, работнікі тэатра, заклікаем вас патрыцца пісаць новыя творы — п'есы аб нашым пудоўным жыцці і нашых выдатных людзях.

Вітаем вас і моцна ішнем вам у руці.

Народны артыст БССР В. І. ВЛАДАМІРСНІ, Заслужаныя артысты БССР: Е. Г. РАХЛЕНКА, М. А. ЗОРАНУ, Б. В. ПЛАТОНАУ, О. В. ГАЛІНА, Г. П. ГЛЕБАУ, І. Ф. ІЖАНОВІЧ, С. С. БРЫГІЛА, Л. І. РЫЗЦІЯК, Г. Ю. ГРЫГОЎІС, В. І. ДЗЭДЗЮШКА, К. Ф. БЫЛІЧ.

# З ГІСТОРЫІ ГРАМАДЗЯНСКОЙ ВАЙНЫ Ў СССР

## Дваццацігоддзе вызвалення Кіева ад германа-петлюраўскіх банд

У канцы лістапада 1918 года таварыш Сталін пісаў: «Украіна вызвалілася — спыніце да яе на дапамогу!» Наступалі рашучыя дні вызваленчай, адзінай вайны, якую ўдзячылі народ усё супроць нямецкіх захватчыкаў Украіны.

Пасля дзевяці месяцаў гераічнай барацьбы перамога ахлалася на стэрэну народа.

Трохсоттысячная вымуштраваная германская армія пад ударамі паўстаўшых рабочых і сялян бэста і разлажылася, трапіла бязвольнасці. Савецкі народ заражаў сваёй рэвалюцыйнаю нямецкіх салдат. Германскае камандаванне прыходзілася спешна эвакуіраваць з Украіны неадваляючы часткі. Паўстаўшыя аносці акупантам усё больш моцна ўдары, рыхталіся да агнявага наступлення сумесна з Чырвонай Арміяй.

«Час не першы. Нельга трапіць ні галівіна», — тэлеграфіраваў Ленін украінікам паўстанцам ва Унечу. У артыкуле «Украіна вызвалілася» таварыш Сталін папярэджваў, што «барыцьба яшчэ не скончана, перамога аяна не забяспечана», што на амену разгромленаму германскаму імперыялізму ідуць імперыялісты Англіі і Францыі, якія пачалі ўжо інтэрвенцыю супроць Савецкай краіны.

30 лістапада французскі консул Ян на ў Олесе паграбавіў ад прадстаўнікоў германскага камандавання ў Кіеве, каб нямецкая акупанцыйная армія прадэляла барацьбу з паўстанцамі Германскі прадстаўнік маёр Яром заўважыў консулу, што барацьба з рэвалюцыйным украінікам народам будзе

прадаўжана. Нямецкія захватчыкі не трапілі яшчэ падзе ўтрымліць Украіну ў сваіх руках. Пагразаі прапаваніямі германскія афіцеры прававалі прымусяць салдат да выступленняў супроць паўстанцаў.

Агенты германскіх імперыялістаў спешна фарміравалі на Украіне белагвардыяцкія атрады, якія павіны былі даячыць неадваляючы часткі інтэрвенцў, што эвакуіраваліся ў Германію. Над аінякствам немцаў на Украіне былі створаны афіцэрскае дружны. Па асобых старанна правераных спісках мабілізаваліся сыны ўзлаўці і памешчыкаў у гайдамаккія часты. Атрада таго на Украіне павіліся пераінуцца з Галіцыя з дапамогай англа-французскіх інтэрвенцў банды крывавага пагромшчыка Петлюры.

12 снежня 1918 г. германскае камандаванне заключыла з Петлюрой дагавор. Па гэтым дагавору інтэрвенцыя аб'явілася спабаж папетлюраўскай везанай маімаю і дапускаць іх ва ўсе гарады Украіны. 14 снежня полчышчы Петлюры ўступілі ў Кіеў.

17 снежня ў Олесе выслаіўся дэсант англа-французскіх войск. Зрацілі украініскага народа з лагера буржуазных напьяналістаў, у пачатку 1918 года прадэўшы Украіну немцам, пачалі новы гіюны торг. У падакву за ваявную дапамогу Петлюра абавязваўся аддаць французскім капіталістам усё чыгункі Украіны і права кантраліраваць яе фінансы, гандаля і прамысловасць.

Германскае і англа-французскае камандаванні пагаварваліся аб сумесным дэячым супроць украініскай рабочых і сялян. Каб адарваць сабе ка-

валас Савецкай краіны, германскія драпежнікі ахвотна ілі на пагандленне са сваімі ўваранымі ворагам.

У гэтыя дні ўсе позіркы працоўных Украіны накіраваліся да Чырвонай Арміі, якая ўжо ішла да іх на дапамогу. 17 лістапада, па рашэнню ЦК РКП(б) і Соўзнармоа быў створан украініскі рэвалюцыйны чале з таварышам Сталіным. У канцы лістапада, на заклік таварыша Сталіна, Чырвоная Армія рушыла на дапамогу украініскаму народу.

На Кіеўскім напрамку наступалі Багунскі, Тарашчанскі і Ноўгарад-Северскі чырвоныя палкі, сфармаваныя на граніцы Савецкай Расіі з разароных груп і атрадаў паўстанцаў. На чале гэтых палкоў, неўзабаве заваяваўшы легендарную славу, сталі гераічныя сыны украініскага народа: Нікалай Шчорс, Васілій Бажэнка, Цымафей Чарныя.

Германскія войскі ў саюзе з петлюраўскай марна прававалі атрымаць наступленне Чырвонай Арміі. Часты інтэрвенцыі, пасланыя супроць Шчорса, былі акружаны ў горадзе Клішчэ, тут пад парговай поўнага апышчэння прынялі ўсе прапаванія іх умовы эвакуацыі. 18 снежня Шчорс даносіў у штаб дэячы:

«Клішчы заняты рэвалюцыйнымі войскамі ў 10 гадзін раніцы. Войскі сустралілі рабочыя з сцягамі хлеба і соллю, пры вострынах крыках «ура». Сёння рабочыя выбіраюць Совет».

З Клішчы немцы адхілоўліся ў Гомель. З кожным днём адступленне акупантаў становілася больш паспеш-

ным і беспарадачным. 25 снежня ў Новазубае тылаваа германская застава пры падтрымцы Чырвонай Арміі ўпала, кінушы зброю. Ноўгарад-Северскі полк Чарныя прымусяў германцаў уцякаць з Крочэўца, пакінушы ў горадзе 18 гармат. Тарашчанскі полк Бажэнка, выбіты інтэрвенцў з Старадуба, ілчыва наступіў на Гараліно, перааважыў шлях адступлення германскіх войск, адхілоўшы са старану Бахмача на Гомель.

Палкі Чырвонай Арміі, наступальныя на Кіеў, бэста раслі. У кожным сяле яны папаяніліся дэвалюцыямі. Паўстанцы ўваляліся ў чырвоныя палкі пільна атралімі. Ноўгарад-Северскі полк пачаў у сваіх рахах пераінуцца і наступленне каля 700 байцоў. У сярэдзіне снежня камандзір палка Чарныя даносіў, што «вастаў палка даходзіць да 1600 чалавек. Таксама раслі і астатнія часткі».

«Населенніцтва ўсюды сустракае радасна. Вялікі напільны дабравольцаў», — тэлеграфіраваў у гэты дні Шчорс.

Тысячы працоўных Украіны браліся за зброю, каб дапамагчы Чырвонай Арміі вызваліць сваю радзіму ад іпша-земагна рабства. Паўстанцы, якія дэячылі ў тылу акупантаў, перахвалілі шлях адступлення германскіх войск, парумалі лініі сувязі, пусквалі над аднос эшалоны, анішчалі абыяка.

Сярод германцаў пачалася паніка. Нельга было разабраць, дзе фронт, дзе тыл. Удары спыніліся з усіх бакоў. Германскія салдаты азраўмелі, што яны аказаліся ў залупыні і думалі толькі аб тым, як бы выбрацца з Украіны. Германскае камандаванне, страціўшы ўсяюк надзею ўтрымаць Украіну ў сваіх руках, марна прываляла вяллік панівае ўцякае сваіх войск за... спланаваную эвакуацыю».

К пачатку студзеня 1919 года палкі Чырвонай Арміі, наступальныя на Кіеў, не сустракалі ўжо супраціўлення германскіх войск уцякаўшых з Украіны. Петлюраўскія, страціўшы падтрыманне немцаў, разлівалі цыпер на

дапамогу англа-французскіх інтэрвенцў і польскіх паюў.

Перад Чырвонай Арміяй сталаа задча: вызваліць Кіеў ад узброеных немцаў белгвардыяцка-петлюраўскіх банд раіей, чым на дапамогу ім прыдуць войскі англа-французскага імперыялізма. Багунскі, Тарашчанскі, Ноўгарад-Северскі палкі выканалі гэту задчу бліскава. Не гледзячы на моцны маразы і снежныя запасы, яны а дапамогай мясцовага насельніцтва, дабравольна па сваёй ініцыятыве даўраўнага коней і падвоў, равіналі наступленне з выключнай ілчывасцю. Багунскі полк Шчорса, які наступіў у авангардзе, 10 студзеня разграміў петлюраўскае ля Селіва, 12 студзеня — ля Чарнітава.

17 студзеня петлюраўскае камандаванне, адзіваючы абстаноўку на фронце, вымушана было прызнаць, што ён напярэку Чарнітаў—Кіеў становіцца пагражаючаа, што «населенніцтва большавікам сімпатызуе, выстаўляючы чылія партызанскія атрады».

Петлюра, аднак, спадзяваўся ўтрымацца ў Кіеве. На подступках да сталіны Украіны ён сканцэнтравуў аборонныя кулямётныя часткі, набраныя пераважна ў Галіцыі. Яны называліся «ураіямі смерці» і ўваўна апраўталі сваю назву крывавым пагармам мірнага насельніцтва.

Старавічы апукаць сялян, петлюраўцы прыкідваліся «сацыялістамі», але сваімі граблямі, насільнымі пагармам іны бэста выкрылі сябе як прадажныя агенты інтэрвенцў, аляшчыя ворагі народа. Тысячы сялян, чылія мабілізаваных Петлюрай, пераходзілі на стэрэну Чырвонай Арміі.

25 студзеня, калі Багунскі полк нападэ сакрушальным удар петлюраўцам ля сіла Сяміполкі, Тарашчанскі полк пасля васьмігадзінага бою заняў Нелья, а Ноўгарад-Северскі прыкідваў развіваў наступленне на Прылукі,— Шчорс даносіў у штаб дэячы:

«Патрыцаю нашымі разведчыкамі ў абыцц Мосціца ўзята ў палон 200 петлюраўцаў, якія чыстова адрэўлены наперад для агітацыі».

Да Кіева асталася каля сарака кілометраў. Петлюраўскія войскі групаваліся ў раіне сіла Бронары. 29 студзеня яны іспрабавалі пераінуць у контрнступленне ля с. Рудня і в. Багдамаўкі, увалі ў бой броняваляды, але былі адкінуты Багунскім палком, наступальным на Кіеў урава ад чыгункі. Разгромна закончылася і спроба петлюраўскай пераінуць у контрнступленне на пасляк Свяцільняў, заняты 31 студзеня Тарашчанскім палком, наступальным на Кіеў улева ад чыгункі.

Петлюраўцы былі адкінуты з бэрагу Дняпра. Уступішы пасля гарачага бою ў сіла Бронары, Шчорс атрымаў загал дэячыкам 6 лютага атакаваць петлюраўскае, якія ўмапоўнаюцца ў Кіеве на Пятчорскай гары і ля чыгуначнага маста. Чырвоныя часткі занялі выхаднае становішча для атакі, але яны аказаліся непатрабнаі: раіной 5 лютага выслаена ў Кіеў разведка дэячы, што петлюраўцы кінулі кіеўскія пазіцыі і ўцяклі з горада. Адначасова з разведкай з Кіева прыбыла да Шчорса дэлегацыя працоўных, якая вітала Чырвоную Армію. Дэлегацыя павадала, што ў Кіеве ўжо адноўлена Савецкая ўлада.

Багунскі і Тарашчанскі палкі на чале са Шчорсам і Бажэнка паходзілі калонай рушылі з Кіева.

У 10 гадзін раніцы галаўныя часткі Чырвонай Арміі, суправаджаныя па баках натуранымі працоўнага насельніцтва, паказаліся ў цэнтры горада. Палкі ішлі ўчастымым маршам. На вуліцы

### Водгукі на тэзісы дакладаў тав. Молатава і тав. Жданова

**ЗША**  
НЬЮ-ЁРК, 2 лютага. (ТАСС). Амерыканскі друк шырока публікуе паведамленні аб тэзісах даклада таварыша Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б) аб амяненнях у статуте ВКП(б). Агенцтва Юнайтэд Прэс падрабязна выкладае гэтыя тэзісы. Выходзячы ў Чыкага газета Дэйлі Ньюс, апублікавала паведамленне аб тэзісах даклада таварыша Молатава пад загалоўкам «Савецкі Саюз наменіў велізарныя п'яцігадовыя планы, які зменіў твар краіны к 1942 году».

Газета «Дэйлі уоркер», каментуючы гэтыя тэзісы даклада таварыша Молатава, піша: «Гэтыя паведаванні дэталі бізнесападобнага росту сацыялізма Савецкага Саюза — адзіная краіна, у якой населенства можа спакойна і ўпэўнена глядзець у будучае». «Молатаў», — прадаўжае газета, — можа выступіць прадаўжачым п'яцігадовага паведавання выпуску прадукцыі, росту сацыялізму і павышэння жыццёвага і культурнага ўзроўня працоўных, бо ў СССР знішчана капіталістычная эксплуатацыя».

### КІТАЙ

ЧУНЬШЫН, 2 лютага. (ТАСС). Усе выходзячыя ў Чуньшына кітайскія газеты апублікавалі тэзісы даклада таварыша Молатава аб трэцім п'яцігадовым плане. У палітычных і ваенных кругах Чуньшына лібія новай п'яцігодкі зрабілі вялікае ўражанне.

Буйнейшая газета «Дагуаньбао» ў перадавым артыкуле піша: «СССР прыступіў да выснавання трэцяга п'яцігадовага плана. Краіна ідзе па шляху самага развіцця, дзякуючы чаму Савецкі Саюз стаў магутным членам міру на ўсім свеце».

Газета «Сінхуажыбао» піша: «Пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі і таварыша Сталіна Савецкі Саюз выканаў першы і другі і пачаў выконваць трэці п'яцігадовы план. Тэзісы даклада таварыша Молатава паказваюць, як зрок за крокам краіна ідзе да комунізму. Пад кіраўніцтвам Сталіна Савецкі Саюз, не глядзячы на акружэнне капіталістычных краін, несумненна, выканае гэту вялікую місію».



Брыгадэр калгаса «Шчытка», Смалявіцкага раёна, Рыман Антоўніч Якубіч даўшы ўважлівае коментары да тэзісаў у БССР, але і на Савецкім Савезе. На здымку: Рыман Антоўніч Якубіч (злева) і адна з работніц калгаса «Шчытка» (справа). Фота Шышко (Фотарэдакцыя ВЛТА).

### ДНІ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ў МАСКВЕ

МАСКВА, 2 лютага. (Спец. нар. «Звязда»). 1 лютага дзень вялікім вечарам і сустрэчай у рабочым тэатры сталінінскіх выканаўцаў прадстаўніцтва Беларускай літаратуры і мастацтва ў Маскве.

У Цэнтральным доме культуры чыгуначнікаў п'яцігадовы і артысты былі ўдзельнікамі ў гэтым вечары.

Вялікі вечар беларускай літаратуры і мастацтва адбыўся ў Палітэхнічным музеі. Выступленні п'яцігадовага прадстаўніцтва па радыё. Агучылі народныя п'есы БССР Я. Купалы і Я. Коласа, узаагароджаных ордэнам Леніна, п'есу П. Броўкі і П. Глебова, узаагароджаных ордэнам «Знак пачэты», п'есу А. Купалова, К. Крапівы, Э. Акімовіча і інш. на вечары выступілі маскоўскія паэты А. Безмянскі, А. Суркоў, С. Гардзевіч, які чыталі творы беларускіх паэтычнаў у перакладзе на рускую мову.

У заключэнне быў дан канцэрт. Мастацкі горад віталі выканаўцаў народных п'ес — народную артыстку БССР Александровскую, заслужанага артыста БССР Балоціна, салістку Беларускай оперы і балета ў Маскве.

Вялікі вечар беларускай літаратуры і мастацтва адбыўся ў Палітэхнічным музеі. Выступленні п'яцігадовага прадстаўніцтва па радыё. Агучылі народныя п'есы БССР Я. Купалы і Я. Коласа, узаагароджаных ордэнам Леніна, п'есу П. Броўкі і П. Глебова, узаагароджаных ордэнам «Знак пачэты», п'есу А. Купалова, К. Крапівы, Э. Акімовіча і інш. на вечары выступілі маскоўскія паэты А. Безмянскі, А. Суркоў, С. Гардзевіч, які чыталі творы беларускіх паэтычнаў у перакладзе на рускую мову.

Уста за час прабывання беларускіх паэтычнаў і артыстаў у Маскве прайшоў востры вечар, прысвечаны беларускай літаратуры і мастацтва. Вечары прайшлі ў форме прэзентацыі беларускай культуры, павагу сацыялістычнай і нацыянальнай культуры, нацыянальнай і сацыялістычнай па зместу.

За час прабывання ў Маскве паэтычнаў і артыстаў наведвалі МХАТ і Вялікі тэатр, сустрэліся з маскоўскімі паэтычнаў. Тав. А. Фальцэў расказаў аб дзейнасці Савецкай літаратуры СССР і задачах савецкай літаратуры.

Сёння беларускія паэтычнаў і артысты наведвалі мінскіх прадстаўніцтваў у Маскве, прысвечаным узаагароджаных ордэнам Леніна прадстаўніцтваў савецкай літаратуры.

П. КАВАЛЕВ.

### НОВАЯ ФІЛЬМА КІНОСТУДЫ «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ»

У Менск прыехаў у Ленінград дырэктар кіностуды «Савецкая Беларусь» тав. Е. В. Юдін, які паведамаў карэспандэнту «Звязды» аб планах работы студыі на 1939 год.

— Пераезд студыі ў Ленінград у Менск, — сказаў тав. Юдін, — у асноўным не адрозніваецца ад вытворчай работы. У гэтым годзе студыя выпусціць пяць новых гукавых мастацкіх фільмаў, у тым ліку тры поўнаметражныя.

Дзямі на экраны Саюза з'явіцца выданы студыйнай новай фільм «Чалавек у футурзе» — на Чэхаву (рэжысёр тав. Аноскі, апэратар тав. Е. Шапіра). Заняваецца фільм «Вогненныя голы» — аб геранінай барацьбе беларускага народа і Чырвонай Арміі супраць беларускіх акупантаў. Аўтары сцэнарыя — Лукоўскі і Наўроўскі, рэжысёры тт. Корш-Сабын і Наўроўскі.

У п'яць гэтых годзе ўключан выпуск карціны «Прыяпіл» — аб жыцці савецкага моладзі-сцяжарніка Нік. Іаубе. Да дня савецкай авіяцыі наметан выпуск фільма «Малодыя сакалы». Гэта — авалоданне савецкай моладдзю лётным майстэрствам без адрыву ад вытворчасці (сцэнарыі Кір. Іаубе).

Рад п'яцігадовым работам над сцэнарыямі для студыі. Алексей Талстой піша сцэнарыі «Чортаў мост» —

на антыфашысцкую тэму. Міхаіл Золтанка і кампазітар тав. Дунаевскі працуюць над музычнай камедыяй «Федзя», прысвечанай савецкім фізкультурнікам. Тав. Васіленка прадставіў сцэнарыі «Жытва». Тама — гэтую насьці калгасніцкай ордэнаўскай БССР даць сакрушальныя адрывы ворагам, якія пасмеюцца напасти на нашу радзіму.

Студыя ставіць перад сабой як важнейшую задачу — прыцягненне да савецкай работы беларускіх савецкіх пісьменнікаў. Народны мастак і публіцыст ордэнаўскай Янка Купала і Я. Бобрык падрыхтавалі першы варыянт сцэнарыя «Над ракой Арсай» — аб ішчаслівым і радасным жыцці калгасніцкай Палесся. Пісьменнік — ордэнаўскай Эдзітэра Бядуля піша сцэнарыі «Свята ўрадава» — аб барацьбе калгасніцкай Беларусі за высокі сталінінскі ўрадаў на сацыялістычных палях. Пісьменнік-ордэнаўскай Эдуард Самуілавіч працуе над сцэнарыем на абаронную тэму — «Пары-белы вайна». Кандрат Крапіва працуе над сцэнарыяй «Карава Гарлавацкага».

Тт. А. Зіновіч і І. Ціпававаў будуць пісаць сцэнарыі на тэму «Роля вялікага правядара народаў таварыша Сталіна ў стварэнні беларускай дзяржавы».

### ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

ТАСС паведамавае, што венгерскаму пасланніку ў Маскве п. Юнгер-Арноні паведамаваў 2 лютага Народным камісарам замежных спраў тав. Літвінавым аб рашэнні сацыялістычнага ўрада ліквідаваць сваё наўраўскае ў Будапешце і аб чаканым закрыцці венгерскай місіі ў Маскве.

Як ТАСС паведамаў у аўтарытэтных кругах, азначанае рашэнне сацыялістычнага ўрада знаходзіцца ў сувязі з тым, што ў рэзультатэ монхонскага падавання Венгрыя стала за апошні час падпарадкаванаму націскаў з боку некалькіх дзяржаваў. Палітыка венгерскага ўрада сведчыць аб тым, што ён лёгка паддаецца гэтаму націску, у значнай ступені страціўшы сваю самастойнасць. У прыватнасці, указваюць, што рашэнне венгерскага ўрада аб дапушчэнні да так званых антыкомуністычных пакта не можа апраўдавацца інтарэсамі самой венгерскай дзяржавы, асці не супаданым з тымі агульнымі мэтамі, якія праследуюцца над прыкрыццём гэтага пакта яго ўдзельнікамі і ў першую чаргу Японіяй, і што рашэнне, значыцца, называна венгерскаму ўраду звонку. Такае становішча Венгрыі не апраўдвае больш захавання з ёю савецкім урадам дыпламатычных адносін праз спецыяльных прадстаўніцтваў ў сталіцы абодвух дзяржаваў і гэтыя адносіны могуць надалей падтрымлівацца праз пасрэдства прадстаўніцтваў абодвух дзяржаваў у сталіцы якой-небудзь трэцяй дзяржавы. (ТАСС).

### НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

У фашыстаў велізарная колькасць артылерыі і авіяцыі.

Цэнтральны фронт  
Артылерыя мацнейшая 31 студзеня бомбардыравала Мадрыд.

1 лютага вечарам дзве эскадрылі італьянскіх бомбардыроўшчыкаў «Савойя» скінулі каля 100 бомб у раёне порта Валенсіі. Разбурана 12 дамоў. Бомб апаля. У парту быў моцна пашкоджан бомбай і звануў апаля англійскі гандлёвы параход.

### УСХОДНІ ФРОНТ

Як паведамаваў у афіцыйнай вядома іспанскага міністэрства абароны, 1 лютага быў прадаўжана на ўсёх участках фронту Каталоніі. Інтэрвенты некалькі прасунулі свае лініі ў сектары Мальграт (на ўзбярэжжы на паўночны ўсход ад Матаро), панёшы пры гэтым вялікія страты. На ўсёх ішпах участках фронту рэспубліканскай войскі стрымліваюць наступленні інтэрвентаў, не глядзячы на наўнашч

### ПАСЯДЖЭННЕ ІСПАНСКІХ КАРТЭСАЎ

ПАРЫЖ, 2 лютага. (ТАСС). Агенцтва Франца перадавае з Фірэра, што ўчора там адбылося пасяджэнне іспанскіх картэсаў (парламента).

Вітаючы дэпутатаў, старшыня картэсаў Барно ўказаў, што картэсы будуць абрацца, як бы ні былі цяжкі ўмовы, у любым месцы, «нават на скале, толькі-б скала прадаўжала аста-ацыя іспанскай».

Затым слова прадстаўляюцца гаварыў у іспанскага народа змаганца да капіта за незалежнасць сваёй радзімы.

### З'ЯВА ПРЭЗІДЭНТА ЗША РУЗВЕЛТА

ВАШЫНГТОН, 1 лютага. (ТАСС). Прэзідэнт ЗША Рузвельт раіўся з членамі сенатскай камісіі па ваенных справах, якая вядзе расследаванне фактаў, звязаных з продажам ваенных самалётаў Францыі.

У гутарцы з прадстаўнікамі друку Рузвельт абвергнуў чуткі аб тым, што ЗША перадалі Францыі важныя авіяцыйныя секрэты. Па паведамленнях ваенна-тэхнічных карэспандэнтаў газет «Нью-Ёрк таймс», «Геральд трыбюн» і інш., Рузвельт заявіў членам камісіі, што Францыя з'яўляецца першай лінійнай абароны ЗША і што ЗША акажуць дапамогу Францыі і Англіі супроць Германіі. Рузвельт, адстойваючы продаж ваенных самалётаў Францыі, заявіў, што ЗША павіны прадаваць зброю Англіі і Францыі для ўзмацнення дэмакратычных краін супроць асі «Рым—Берлін—Токію». Рузвельт указаў, што міжнароднае становішча называецца сур'ёзнае.

### ЗАВОД СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ МАШЫН У БССР

З кожным годам павышаецца тэхнічны ўзровень сацыялістычнай сельскай гаспадаркі рэспублікі. У гэтым годзе машына-трактарны станцыя БССР атрымае 550 камбайнаў, 600 трактароў, з іх 260 гаспадарчых, працуючых на торфе, 250 сельгаспадарчых і многа іншых складаных сельскагаспадарчых машынаў.

### ВЫСТАЎКА ЧУЛОЧНА-ТРЫКАТАЖНЫХ ВЫРАБАЎ ФАБРЫКІ «КІМ»

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязда»). 1 лютага на чулочна-трыкатажнай фабрыцы «КІМ» адкрылася выстаўка вырабаў вясенне-летняга асартымента. На выстаўцы паказаны паматлівыя эканатны чулочна-назоўны і трыкатажныя вырабы. Тут — каля 40 відаў рысунчых мужчынскіх шаўковых наскоў, якія прадстаўлены ў 150 танках рознай расветкі, 4 сарты паярова-бавяўных і шаўковых жаночых чулоў рознастайных расветак, дамскія наскі з віскознага шаўку, дзіцячыя чулки і т. д.

На выстаўцы прадстаўлена вялікая колькасць эканатнаў трыкатажных вырабаў спартыўнага асартымента — купальнікі, майкі, трусы, танісныя рубашкі і інш. З іх каля 20 фасонаў фабрыка будзе выпускаць упершыню ў 1939 г. Лепшыя эканатны гэтыя вырабы будзе накіраваны на ўсесаюзную выстаўку чулочна-трыкатажных вырабаў, якая адбудзецца 15 лютага ў Маскве.

Адбор эканатнаў на ўсесаюзную выстаўку робіць спецыяльная камісія. У рабоце камісіі прымаюць удзел таксама прадстаўнікі ленінградскай чулочна-трыкатажнай фабрыкі «Краснознамя», інжынер і лепшыя стажанавы віцебскіх фабрык ім. КІМ і ім. Клары Цэткін.

### ЧЭСНЫ УЧЫНАК

Гр. І. Брухавенкі з в. Радзіва, Жлобінскага раёна, Гомельскай вобласці, будучы ў Менску, знайшоў на Чарненьскім рынку пакет з 500 рублёмі. Брухавенкі перадаў знаходку работніку міліцыі. Праз некаторы час быў выяўлены пацярпеўшы, якому і вернуты грошы.

### ВЫДААННЕ БРАШУР З ТЭЗІСАМІ ДАКЛАДАЎ ТАВАРЫШАЎ МОЛАТАВА І ЖДАНОВА

Дзяржаўнае выдавештва БССР выдае на беларускай і рускай мовах асобныя брашуркі тэзісаў дакладаў на надышчым XVIII з'ездзе ВКП(б) тав. В. Молатава — «Трэці п'яцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР» і А. Жданова — «Змяненні ў статуте ВКП(б)».

Брашуркі паступіць у продаж 5 лютага.

### ДЗЯРЖАВАЯ ДАПАМОГА МНОГАДЗЕТНЫМ МАЦЕРАМ

8 дня выдання закона аб дапамозе па многасямейнасці ў БССР выплачана дзяржаўная дапамога 87.817.000 рублёў. У Магілёўскім раёне многасямейныя атрымалі дапамогі на агульную суму 2.436.000 рублёў, у Аршанскім раёне — 2.504.000 рублёў і т. д. У раздзе гарадоў і раёнаў рэспублікі налічваецца нямаля многасямейных маціраў, атрымаўшых ад савецкай дзяржавы па 12—16 тысяч рублёў.

### АЎТАМАШЫНЫ ў КАЛГАСАХ

ЖЛОБІН. Тры годзі таму назад у Жлобінскім раёне толькі ў адным калгасе «Рассвет» была свая аўтамашына. Пяць аўтамашынаў ёсць амаля ў кожным калгасе. Набылі грузавыя ўсе калгасы Радзіскага, Верхне-Альбінскага, Стрышскага, Паларыцкага, Ашчэбскага і Стара-Руднінскага сельсаветаў. У апошнія дні лічэ 7 калгасаў за срэды ад рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі закупілі паўтарагонныя грузавыя. Зараз у калгасе «Рассвет» ужо ёсць 5 аўтамашынаў, у калгасе «Эрпітар май» і «Чырвоны партызан» — па 3 машыны. У калгасе раёна працуе больш 100 шофераў. Многія калгасы маюць добра абсталяваныя гаражы.

### ЗДАРЭЧНЕ

Шофер-злучаны. Шофер менскай апацкадасі № 16 І. Балубоўскі ў гнянм выглядзе зваліўся з легкавай машынай «М-1» у заліты вадой кар'ер у раёне 1-га пачынальнага завода. Машына прабыла лёд і ўпаў пад вадку на глыбіню каля 3 метраў. Балубоўскі ледзь паспеў выратавацца. Машыну пакуль што не ўдалося выцягнуць з вадкі. Шофер-злучаны арыштаваны.

### ПАВЕДАМЛЕННЕ

Парткалегія КПК па БССР (Менск, Чырвонаармейская, 26) выклікае Любімова Іосіфа Маркавіча.

Просьба да ўсіх асоб, вядоўчых месцазнаходжанне Любімова, паведаміць аб гэтым у Парткалегію.

### ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома тэхнікі (Помсасольская, 27) будзе прыгатаваны даклад для работчы і інтэлігенцыі Каталоніінага раёна на тэму «Італьянскі народ у барацьбе супроць японскай агрэсіі». Докладчык тав. Драгіцкі.

Уваход свабодны.

© 1 лютага, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома парткалегіі адбудзецца лекцыя для зярэння і пізавага звяна катраў Сталінскага раёна на тэму «Узваранне Расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі. Заўважэнне ўнутры партыі французскай большасцю і меншасцю (1901—1904 год)». Лектар тав. Герэр.

Выш. абавязні адназнага рэктара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ДА АДКРЫЦЦЯ ВЯЛІКАГА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА (Плошча Парыжскай Комуны)

РЭПЕРТУАР

**оперы**

Цікоці — МІХАСЬ ПАЛГОРНЫ  
Вагнер — ДРЫГА  
Дарэвіскі — ЦІХІ ДОН  
Дарэвіскі — РУСАДКА  
Рымскі-Корсакаў — ПАРСКАЯ  
НІВЕСТА  
ПРЫМАТОЦІА ЗЯЯЧІ НА АГАМЕНЕНТІ І КАЛІКЕТЫРНЫЯ ПАХОДЫ. ДАВЕДЫ — ПА ТЭЛЕФОНУ № 24865.

**балеты**

Кромар — САЛАВЕЙ  
Асаф'ев — ВАХЧІСАРАСКІ  
ФАНТАН  
Чаўкоўскі — ЛЕВІДІНАЕ  
ВІЗІРА  
Гейла — МАРНАЯ  
ПЕРАСІЯРОГА

ТАВАРЫШЫ БРЫГАДЗІРЫ, ПАЛІЎНІЧЫЯ І ЛАУЦЫ!

15 лютага 1939 года

КАНЦАЦЦА ТЭРМІН ПАЛІВАННЯ.

АРГАНІЗУЙЦЕ У АСТАУШЫЯСЯ ДНІ МАСАВЫ ШТО-ДЗЕННЫ ВЫХАД УСІХ ПАЛІЎНІЧЫХ-ЛАУЦОУ НА ПАЛІВАННЕ.

ДОВРАЖКАСА АПРАПОВАННЕ ШКУРКІ.

Не затрымавайце пупілу і мехавую сыравіну, а ЗДАВАЙЦЕ ЗАГОТОВІЦКАМ БЕЛЗАГОТПУШІННА.

ТАВАРЫШЫ ПАЛІЎНІЧЫЯ, ЛАУЦЫ І КАЛГАСЫ.

Правадзіце рашучую барацьбу з вадкамі — драпежнікамі жывёлы.

Скарытаваць гэты спрыяючы час ПРАВДЗЕННЕМ АВДАУ НА ВАЖКОМ І ЛОЖ ІХ КАПІКАНАМІ.

ТАВАРЫШЫ БРЫГАДЗІРЫ І ПАЛІЎНІЧЫЯ!

Вядліе барацьбу з бракажэстам. Гэтым самым захаваете прыклад малых звераў, што дасць павелічэнне мехавых і сыравіных рэсурсаў навай прамысловасці.

Не дапускайце асуджэння і кустарнай апапафі пупішны.

Захоўвайце і не знішчайце каштоўныя віды звераў — бабра і усурыйскага сапта, на якія паліваюцца забаронена.

Знішчайце брадавачых кошак і сабак, якія наносіць шкоду паліўнай гаспадарцы.

КАЛГАСЫ, КАЛГАСНІКІ І ПАЛІЎНІЧЫЯ!

Разводзіце ў сябе бродкаў. Кантрастуйце і купляйце жывых звераў на заагонуіцца Беларускай і Заготпупішны.

Гэтым самым дадзце сыравіну мясцоў і мехавы прамысловасці і павысіць ваша даходнасць.

БЕЛЗАГОТПУШІННА.

БЕЛАРУСІ ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

8 лютага

Авансмент № 78.

«ПАДЗЬ СЯРЭБРАНАЯ»

Пачатак у 7 г. 30 м. веч.

Каса адкрывае з 2 г. дня да 8 г. веч.

ДЗЯРЖАВНЫ ЯРЭМСКІ ТЭАТР БОСР

8 лютага

Авансмент № 45.

ТОВЕ-МАЛОЧНІК

Пачатак у 8 г. веч.

Вілеты ў касе тэатра в 11—21 з 5 г. в.

Кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА», «РОДІНА»

СЯМ'Я ОПЕНТЭАМ

ДЗІЯЧЫ КІНОТЭАТР

1. Кіночыная малодсць (каляровы фільм).

2. Журналі «Звездочка» №№ 5 і 6.

3. Журнал «Плюс» № 10.

4. Аб вулічным руху.

Кінотэатр «НАВІНЫ ДНЯ»

1. На радзіме капіталаў.

2. Журналы Магілёўскай студыі кінохронікі №№ 4 і 6.

3. Журнал «Звездочка» № 10.

Кінотэатр «ІНТЭРАКІНА»

НЕЗСТРАШНЫМІЯ

Кінотэатр «Спартак»

ГАРАЧЫЯ ДЗІЯЧЫЯ

ДА ВЕДАМА ПАКУПІНКОУ!

3 1 лютага г. г.

ЧАС ГАНДЛЮ

У МЕНУНІВЕРМАГУ (ГУМ)

(Совецкая, 43)

І ў дзіцячым філіяле

(рог вул. Ленінскай і Совецкай)

УСТАНОУЛЕН

з 10 г. ран. да 6 г. 45 м. веч.

ДЫРЭЦЫЯ.

ГАЛОЎАПТЭКАЎПРАЎЛЕННЕ

ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ФАРМАЦЭУТАЎ,

што ў лютым месцы ў Менску

адкрываюцца курсы ўдасканалення фармацэўтаў

ПРЫЕМ на курсы будзе праводзіцца ПА КАМАНДЫРСКАХ АБЛАСНЫХ АДЗІЯТЭНІЯХ.

ЗЯЯЧЫ ПАДАВАЦЬ абласным аддзелам і Галоўаптэкаўпраўленню на адрас: МЕНСК, вул. ГОРКАТА, 1.

Таксама паведамаваць, што для фармантаў, ЖАДАЮЧЫХ ЗДАЦЬ ЭКСТЭРН на аснове ПРАІСАРА, будучы арганізаваны ў Менску ў САКАВІКУ МЕСЦЫ 4-5 ЕСІЧНЫЯ КУРСЫ. СА ЗДАЧАЙ ДЗЯРЖАВНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ У ЧЭРВЕНІ МЕСЦЫ 1939 г.

ГАЛОЎАПТЭКАЎПРАЎЛЕННЕ.

УПРАЎЛЕННЕ БІБЛІЯТЭЧНЫМ КАЛІКТАРАМ БССР

ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА СІХ БІБЛІЯТЭК, што

АБЛАСНЫЯ БІБЛІЯТЭЧНЫЯ КАЛІКТАРЫ прыступілі да заключэння дагавораў на 1939 г.

На камплектаванне літаратуры УСІХ ВІДАЎ БІБЛІЯТЭК.

Бібліячэныя каліктары камплектуюць абавязковыя кіткі выключна ў перададзеным выглядзе і ў ноўнай абавязковай апапафіцы (шыфр, каталожная картка, кіткіны фармулір, карманчык).

Для ПІКОЛЬНЫХ БІБЛІЯТЭК абавязковым каліктары атрымаваюць спецыяльна выданыя кіткі ПІКОЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА, якія ў розныя пролаж не паступаюць.

У абавязочных каліктарых можна атрымаць кансультацыю па п'яцінах камплектавання кіткіных фондаў бібліячэ.

Бібліячэныя каліктары спынаюць таксама абавязковы кіткі выданы прадметаў абавязочнай тэхнікі.

ЗАКЛЮЧАЙЦЕ ДАГАВОРЫ з абавязочнымі каліктарамі на п'яцінах і сістэматычнае камплектаванне бібліячэ.

АДРАСЫ БІБЛІЯТЭЧНЫХ КАЛІКТАРАЎ:

МЕНСК, пл. Свабоды 30, Тэлефон 23-854. Радзіскае раўнак у Менскім аддзеліні Дзяржаўнага № 150072.

ГОМЕЛЬ, парк культуры, Палац Шофераў. Тэл. № 2-47. Радзіскае раўнак у гомельскім аддзеліні Дзяржаўнага № 160074.

ВІЦЕБСК, вул. Кірава 30, Тэл. № 10-10. Радзіскае раўнак у віцебскім аддзеліні Дзяржаўнага № 100080.

МАГІЛЁў, Ленінская 37. Тэл. Радзіскае раўнак у магілёўскім аддзеліні Дзяржаўнага № 100081.

МАЗЫР, вул. Розы Люксембург 50. Радзіскае раўнак у мазырскім аддзеліні Дзяржаўнага № 100082.